

# ГОМАН

## БЕЛАРУСКАЯ ГАЗЭТА

### ВЫХОДЗИЦЬ РАЗ У ТЫДЕНЬ

Цэна з персымакою и дастаўкою да хаты: на 1 год 3 руб., на 6 месяцаў 1 руб. 50 кап., на 3 мес. 75 кап., на 1 мес. 25 кап. Без дастаўки и персымаки: на 1 год 2 р. 40 к., на 6 мес. 1 р. 20 к., на 3 мес. 60 кап., на 1 мес. 20 к. За граничную: на 1 год 4 руб., на 6 мес. 2 руб., на 3 мес. 1 руб. Перэмена аддэсу 20 кап.

Абъяўленій прымающца на паследний страницы па 20 кап. за лінейку малымі літэрамі. Рукопісы и корэспонденции, прысыланыя у рэдакцыю, мусішы быць чытальна напісаны з праудзівай фамільею и аддэсом таго, хто яе прысылае. Можна таксама падпісаць прозвішча разом з фамільею, кали незахочце, каб была надрукавана ваша праудзівай фамілія. Адрэс и фамілія толькі для ведама рэдакции.

(Дума збярэцца ўжо скора)

Вільня 23 лістапада (ноября).

Дзень сазыву новой Государственной Думы ўсё болей и болей приближаецца. Кали яна збярэцца — німа ведома, але гледзячы на тое, што цяперь робицца вакруг нас, як прыгатаўляюцца да выбороў усе, каму ёсьць карысць або патреба, каб новая Дума была непадобна да першай, можна смела сказаць, што Дума збярэцца ўжо скора.

Предвыборная работа кипіць усюды. Разъясненія Сэната адабрали право падавання голосу на выборах ад многих тысяч людзей, найбольш людзей працуючых. Сотни и тысячи их сядзіць па турмах або ў далёкай Сыбіры. Карыстаюць з гэтага ўсё цёмныя сілы: чорные сотни растуць: силай, грашми ды гарэлкай збираюць яны голосы за сваіх дэпутатоў — ворагоў свету и свабоды народнай.

Відзим мы ўсё гэта и с трывогой поспяшаем упіяд, с трывогай кідаем пытан-

не: якая будзе новая Дума? Чым пасля таго, што перажыў народ за гэты год, изноў настане царство цемноты и сил цёмных и злых? И трывога наша мае прычыну. Газеты разнесли па ўсёй Расеі весць нядобрую: Столыпин, глаўны миністр, кажуць, заявіў, што Дума повінна быць паслушна правительству, бо іншай яе зноў разговяць. А якайже корысць, з Думы, которая будзе бояцца смела сказаць праўду, сказаць чаго трэба народу? Чыж не для гэтага яна збираецца?

Чы толькі жаданія пана Столыпіна споўняюцца так лёгко?

— Гісторія кажэ нам, што гэта не надта лёгкая рэч. Семдзесят шэсць лет таму назад ва Францыі было нешта падобнае датаго, што цяперь робицца ў нас. Французскае правительство распушчыло тогды парламент (тое што Гасуд. Дума) па пяць гадоў раней сроку и думало, што на новых выборах народ выбярае дэпутатоў, паслуш-

Ешче ад Думе, «Дзен. Віл.» пишэ: гла-  
уны Министэр Столыпин у гутарцы з нея-  
ким панам Н. А. сказаў, што ён разгониць  
кожную Думу, которая не дасць сваёго са-  
гласу на ўсе законы, установленные прави-  
цельством без Думы, и будзе сазываць ўсё  
новые и новые Думы, пакуль не збярэцца  
наслышаная яму. «Дума будзе такая якую  
я хачу мець» — сказаў Столыпин.

Што ж тогды будзе далей?

**Чорныя сотні** у Одэсі не даюць жыц-  
ця спакойным людзям. З дубінамі ды на-  
гайкамі ходзяць яны свабодна па улицах цэ-  
лымі «кумпаниямі» і бьюць усіх, хто им  
не спадабаецца і хто можэ быць «крамоль-  
ніком». Недаўно пабили моцна шмат лю-  
дей, меж іми многа студэнтоў. Чаму па-  
лиция дапусціла гэта ёй адной ведамо.

**Расходы на полицию.** Расходы на по-  
лицию ўсё растуць і растуць. У 1880 годзе  
давалось 4 мільёна рублёў, за министра  
Плевэ дашлі гэтыя расходы да 27 мільё-  
ноў рублёў, у 1906 годзе на палицию было  
выдано больше як 30 мільёноў руб., а у на-  
ступніх 1907 годзе, не следзячы на ця-  
перэшніе цяжкіе часы, дадуць палиции  
50,540,244 руб. (пяцьдзесят мільёноў, пяць-  
сот сорок тысяч, двесыци сорак чатыры руб.)

Дзен. Віл.

Рэдактор-Выдаўца З. ГРЫМОТНЫ.

## АБЪЯУЛЕННЯ.

**Суполка «Загляне солнцэ и у нашэ ваконцэ»  
выдала пакуль што и прадае:**

BIELARUSKI LEMENTAR або pizrsaja пашука чытання, сана 6 карпек.  
PIERSZAJE CZYTANIE DLA DZIECIAK bielarusou, напісала Слютка, с 6 кар.  
БЕЛАРУСИ ЛЕМЭНТАР, або першая навука чытання, пана 6 кар.  
ПЕРШАЕ ЧЫТАННЕ ДЛЯ ДЗЕТАК беларусаў. Напісала Цлютка, пана 6 кар.

**УЗЫЛА НА СКЛАД И ПРАДАЕ:**

**ВЯЗАНКА** Янки Лучыны (Івана Неслухоўскага), пана 4 кар.  
**КАЗКИ.** Выдав А. К., пана 3 кар.

Друкарня М. Кухты, Дворцовая, д. № 4.

ных воли правицельства. А выйшло сау-  
нім ня то: у парлямэнт папало ешчэ болей  
людей, каторые моцна стаяли за народ за-  
набоду.

Так само было у Пруссии: у 1862 гаду  
абраўся парлямэнт, каторы быў неугодны  
каралю прусскому Вильгельму I. И заседау-  
ты парлямэнт ня доўга: праз тры месяцы  
яго разагнали. Але і новые выборы дали  
дэпутатоў ешчэ болей неугодных каралеў-  
кому правицельству.

Вось і ешче адно: у той самой Фран-  
ции у 1876 гаду прэзыдент француски Мак-  
Магон разагнаў парлямэнт і объявіў но-  
вые выборы. Але ведаў ён, што было раней  
у Пруссии і Франции, ведаў, што без працы  
ня ёсци калачы, і пачаў усемі силамі сва-  
іми дабывацца, каб народ выбраў тых дэ-  
путатоў, каторые хацело правицельство.  
Многа пайшло на гэта працы, многа гро-  
шэй і... ўсё дарма. Народ француски не  
пастухаў намовы і агітации свайго пра-  
вицельства і выбраў з памеж сябе дэпута-  
тоў, каторым верыў, што будуть шчыра слу-  
жыць яму, народу, будуть цвёрда добывацца  
гнаўнення воли пастухаўших их людзей.

Чыж народ наш горшы ад немецкага,  
бо Францускага? Чы німа ў яго сил до-  
быць? Чы так лёгка задурыць яму голаву  
што не распазнае Юдашоў ад братоў сваіх?  
Не николи не! Свет науки, свет прауды па-

паў ужо і ў глухіх куты нашага цёмнага  
краю, шырыца ўсё болей і болей, як той  
пажар у лесі: ня лёгка згасіць яго...

Цяперь трэба толькі, каб усе, хто хоче  
исци па дарозі к свету, праудзи і свабодзи,  
сабрали у одно свае сілы, каб злучыліся  
разам, бо у грамадзян сила. И трэба па-  
мітаць, што перамениць ўсё зло ў жыццю  
нашага народу будуть стараца найболей  
ты, каму найгорш жывешца хто гэта добра  
разумее і патрафиць зарадзіць бядзе сваім  
розумом. Багачы, памешчыкі ды фабрикан-  
ты ня вельми церпяць беду ды горэ ад цине-  
рашніх парадкоў: найгорш жывешца працу-  
чаму народу, таму народу, што апроц сваіх  
рук да працы ничога немас. Дзеся таго  
найлепшыми, найсмелайшыми бойцами ў Ду-  
ме за новые парадкі будуть тые люди,  
каторых працуючы народ выбярэ з памеж  
сябе або з памеж сваіх шчырых, праудзі-  
вых і верных прыяцелей, што для яго пра-  
цавали і цярпели за справу народную. Толь-  
ки тые перэмены, каторых яны дабывацца,  
дадуть найбольшу свободу ўсім людзям,  
што жывуть у Расеі, і не дазволяць, каб  
адны людзи панавали ды крыўдзили цем-  
нейшых і беднейшых братоў сваіх.

Нехай жэ знаюць гэта ўсе працуючы  
и ўсе, хто им спагадае, нехай выбирайць  
сваіх депутатоў, бо іншэй чорныя сотні  
і іншыя ворагі шчасця і свободы народ-  
най запануюць над ўсім краем.



## З Беларусі і Літвы.

(з нашых корэспондэнтоў).

**Мяст. Плещэны** (Борысіўскага п.,  
Менск, губ.). Жыці містечка вядуць спор-  
та рынак. Памешчыца Тышкевічава дала  
кавалак землі для рынку за містечкам і  
будавала им трох рады муроўанных крамкоў.  
Бёдныя дробныя торгоўцы прасіли губерна-  
тора, каб астаўся стары рынок, гдэ ёсьць  
іхнія крамкі. Просьба выслушана да часу.

У містечку будуецца цэрквя, каторая  
згарэла у 1897 годзе. Будуецца афірмаваці  
намешчыца Тышкевічава.

**М. Хотаевіч** (Бор. у.). Тутака пай-  
раўляюць касцёл, што прастаяў закрыты  
каля 40 гадоў. Правослаўны «прычыт» гэ-  
ты час карыстаў з надта добрых касцель-  
ных зямель.

**М. Ілья** (Вілейск. п.). Недаўно з  
«нарушэнне тишыны» на вуліцы стражник  
пачаў п'яного мужыка угашаць «зуботы-  
чынами». Пяць прахожых мужыкоў праси-  
лі стражника ня біць п'янатаго, а аддаць  
на закону пад суд. За гэта ўсіх шасці-  
х пасадзілі у уездную турму.

**Логойск** (Бор. п.). Тутэйшы земски  
начальнік надта строгі. Ен садзіць у хо-  
ладную мужыкоў, што прыходзяць ды яго  
просіць рады. Адзін мужык з вёскі Ло-

тозы зайншоў спытца, як зрабіць пратон для быдла на пашу. Земески начальник не захадеў з им таварыць. Тады мужык спытаўся, на што ён, земески, служыць? Той стаў лаяцца, сам без шапкі павёў мужыка ў халодную и сказаў: «Цянеръ будзеши знань, зачэм я служу!»

У прошлую зиму шамёрло шмат народу ад тыфусу. Цянеръ тут наняли дохтора. Заразы нима.

**М. Гайна** (Бор. п.). У вёсках Зверынчы и Слобода ўжо каля трох месяцаў па-нве тыфус. Наняты фэльчэр ня можэ хвароби даць рады. Пры Гайно-Слабодскім валастным упраўлении будзе новая турма. Да гэтуль земески начальник пасылаў на адсідку ў Логойск и Борысоў. Здаренія такие бывали надта часта и ўсім надаєли.

**Магілеу губ.** Месяцы трои таму назад у пана Казлоўскага ў Заходах вада знесла мельничны стаў. Возеро заливало мужыкіе сенажаци, і Казлоўски плаціў за гэта заходскім мужыком сто рублёў па угавору, зробленаму шмат гадоў таму назад. Цянеръ, калі стаў знясло, мужыкі патрэбовали ад Казлоўскага ці саўсім не затапляць их сенажаци, ці набавіць цэну за яе, бо цяпер

яна кантуе больш, як раней. Казлоўски не паслуխаў и пачаў рабіць новы стаў. Тады мужыкі ўсей грамадой прыйшли да яго и разбурыли работу, а работнікоў разгнали. Казлоўски пожалиўся губэрнатору, и той прыслаў спраўника з 22 стражнікамі.

Спраўник дапытаўся, хто бурыў стаў, прыказаў скапіць тых и высеч. Секли и старых, и маладых, хто толькі быў ля ставу. Папала и двум бабам, што надта галасили, як секли их дзядоў. Многа мужыкоў пахавалася па лясах и гэтым абаргніліся ад нагаек. Кажуць, што іншым з мужыкоў нагайкамі павысекли вочы и паламали руки. Пад канец 8 пабитых мужыкоў арыштовали и павяли ў Горки ў турму.

Ч.

**Свислоч.** У нашай Учицельской сэмінарии учащыя запрэчыли процу паралку науки двух учитеља. Цветкова и Сяменова. Дырэктор сэмінарии ў той справе выехаў у Вильню, даць атчот з усей справы пану попячыцелю Віленскага учебнага вокруга.

Дзен. Віл.

## Аб усём па троху.

**Достаўка хлеба для галадающих.** Для тых месцаў, где сёлета быў неураджай, правительство мелося доставіць хлеб. Зрабіць хэта ўзяўся таварыш министра ўнутрэнных дзел Гурко. Заместа таго, каб закупіць хлеб у купцоў, што им таргуюць, Гурко нима ведама чаму без уселяких торгоў згаварыўся з неяким Лідвалем, каторы ніколи хлебом не пагроваў, каб той доставіў, дзесяць мільёнуў пудоў хлеба для галадных губерний. Гэтаму Лідвалю Гурко даў задатку восемсот тысячоў рублёў (800,000). Тым часом Лідвалъ, узяўшы гроши, даставіў толькі 500 вагоноў хлеба и больш нічога, хоць мужыкі и галадаюць: Чаму Гурко хацеў купіць хлеб ад Лідваля, што

займаўся да гэтуль устрайством тых месцаў, куды кожны ходзіць пехатой, ня ведаем. Ведаем толькі адно, што ўжо навэт Савет Министроў ўзяўся за гэтую справу, каб выясніць прычыну ашуканства и абъявиць юсім.

**Новы Заем.** Француски министэр Жан-Жорэ заявіў, што расейскае правительство хочэ зноў пазычыць гроши ад Франции и што з Расеі прыежджаў уполномочены для гэтага Извольски. Француски министр отказаў яму, што найлепей было бы, каб аб гэтай справе пастановила Гасударственная Дума, и што ўся Франция без сагласу Думы ня хочэ даць для Расеі грошэй. На гэта Извольски заявил, што Думе да гэтага ніякого дзела нима, а калі і новая Дума будзе такая, як першая, то и яна будзе распушчэна.

Сев.-Зап.-Гол.